

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ўЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

VISUMANTRAG ZUR EINREISE IN DIE REPUBLIK BELARUS

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 1. Прозвішча/ Name (n) | | 4. Пол/ Geschlecht | | Фотаздымак / Foto | |
| 2. Імя/ Vorname | | <input type="checkbox"/> м/ m | | | |
| 3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Sonstige Namen oder Geburtsname | | <input type="checkbox"/> ж/ w | | | |
| 5. Дата нараджэння/ Geburtsdatum <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> (Tag / Monat / Jahr) | | 6. Месца нараджэння/ Geburtsort Краіна / Staat..... горад / Ort..... раён(вобласць)/ Gebiet (Bundesland)..... | | | Für dienstliche Vermerke / Службовыя адзнакі |
| 7. Цяперашняе грамадзянства(ы)/ Derzeitige Staatsangehörigkeit (en) | | Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit bitte angeben Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit | | | |
| 8. Тып пашпарта/ Art des Passes <input type="checkbox"/> звычайны / Normaler Reisepaß <input type="checkbox"/> дыпламатычны / Diplomatenpaß <input type="checkbox"/> службовы / Dienstreiß <input type="checkbox"/> іншы дакумент/Anderes Reisedokument | | 9. Нумар пашпарта/ Passnummer | | Дата звароту | |
| | | 10. Дата выдачы/ Datum der Ausstellung <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> (Tag / Monat / Jahr) | | | |
| | | 11. Кім выдадзены/ Ausgestellt durch | | | |
| | | 12. Тэрмін дзеяння/ Gültig bis <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> (Tag / Monat / Jahr) | | Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю | |
| | | 13. Дзе выдадзены/ Wo ausgestellt <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> (Tag / Monat / Jahr) | | | |
| | | | | | |
| 14. Дамашні адрас/ Heimatanschrift des Antragstellers | | Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць) / Gebiet Краіна / Staat тэлефон/ Telefon e-mail | | | Рашэнне по звароту: <input type="checkbox"/> станойчае <input type="checkbox"/> адмоўнае |
| 15. Месца працы / Arbeitsstelle | | Займаемая пасада / Dienststellung..... працадаўца / Arbeitgeber | | | |
| 16. Службовы адрас/ Anschrift des Arbeitgebers | | Дом / Hausnummer..... вуліца / Straße горад (населены пункт) / Ort раён(вобласць)/ Gebiet(Bundesland)..... краіна / Staat тэлефон / Telefon e-mail | | | Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D |
| 17. Тып візы/ Art des Visums | | <input type="checkbox"/> транзітная / Transitvisum <input type="checkbox"/> кароткачасовая / Kurzaufenthalt <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / längerer Aufenthalt <input type="checkbox"/> індывідуальная / Einzelvisum <input type="checkbox"/> групавая / Sammelvisum | | | |
| 19. Колькасць уездаў/ Anzahl der Einreisen | | 20. Тэрмін знаходжання / Aufenthaltsdauer сутак / Tage | | | Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм |
| 21. Тэрмін дзеяння візы/ Visum beantragt | | <input type="checkbox"/> аднаразовая / eine Einreise <input type="checkbox"/> двухразовая / zwei Einreisen <input type="checkbox"/> шматразовая / mehrere Einreisen | | | |
| 22. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name der einladenden Organisation oder Person | | з/ von па/ bis (Tag / Monat / Jahr) (Tag / Monat / Jahr) | | | Мэта візіту <input type="checkbox"/> без права працы па найму <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> рэлігійная дзейнасць <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> у мэтах вучобы <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах |
| 23. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse der einladenden Organisation oder Person | | Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць)/ Gebiet..... тэлефон/ Telefon e-mail | | | |
| 24. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Anschrift während des Aufenthalts in Belarus | | Hausnummer.....вуліца/ Straße..... горад (населены пункт)/ Ort..... раён (вобласць)/ Gebiet..... гасцініца / Hotel..... | | | Сапраўдная з..... па..... |
| 25. Мэта візіту (падробязна) Reisezweck (detailliert) | | Віза № BLR | | | |

Bitte wenden ↓ Глядзі на адвароце

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Waren Sie schon einmal in Belarus? <input type="checkbox"/> ja/так <input type="checkbox"/> nein/не Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візиту/ Wenn ja, dann nennen Sie wann, wo und mit welchem Zweck | | калі/ wann..... дзе/ wo..... з якой мэтай/ Zweck des Besuchs..... | | | | | | | | | |
| 27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Vorige Aufenthalte in Belarus (im laufenden Jahr) | | | | | | | | | | | |
| 28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Ist Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert worden? <input type="checkbox"/> не / nein <input type="checkbox"/> так / ja калі / wann | | | | | | | | | | | |
| 29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten? <input type="checkbox"/> не / nein <input type="checkbox"/> так / ja калі / wann дзе / wo Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen | | | | | | | | | | | |
| 30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert? <input type="checkbox"/> не / nein <input type="checkbox"/> так / ja | | калі / wann з якой краіны / aus welchem Land | | | | | | | | | |
| 31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird | | 32. Маршрут руху/ Reiseroute | | | | | | | | | |
| 33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / Bargeld <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / Kreditkarten <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / Reiseschecks <input type="checkbox"/> білеты / Fahrkarten <input type="checkbox"/> пражыванне / Unterkunft | | 34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Krankenversicherungsgesellschaft нумар страхавога поліса / Nummer der Police..... тэрмін дзеяння страхавога поліса / Gültigkeitsdauer der Police..... | | | | | | | | | |
| 35. Сямейнае становішча/ Familienstand <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ verheiratet <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ geschieden <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ ledig <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ verwitwet | | | | | | | | | | | |
| 36. Прозвішча мужа(жонкі)/ Familienname des Ehepartners | | 37. Дзявочае прозвішча жонкі/ Mädchenname der Ehefrau | | | | | | | | | |
| 38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ andere Namen des Ehepartners | | 39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Staatsangehörigkeit des Ehepartners | | | | | | | | | |
| | | 40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Geburtsdatum des Ehepartners <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> (Tag / Monat / Jahr) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geburtsort des Ehepartners | | | | | | | | | |
| 42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Im Paß eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen | | | | | | | | | | | |
| прозвішча/ Name | | імя/ Vorname | | | | | | | | | |
| | | дата і месца нараджэння / Geburtsdatum und -ort | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Erklärung: Ich erkläre, daß die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist. Mir ist bewußt, daß falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, daß falsche Angaben zu jeder Zeit die Annullierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen. | | | | | | | | | | | |
| 44. Асабісты подпіс / Unterschrift | | 45. Дата запавнення / Datum | | | | | | | | | |